

*Метрыка Вялікага княства Літоўскага: Кніга № 30 (1480-1546 гг.): кніга записаў № 30 (копія канца XVI ст.), падрыхт. В. С. Мянжынскі, Мінск 2008, 386 с. Наклад 600 асобнікаў.*

У мінульым 2008 г. выдавецтва „Беларуская навука” выдала яшчэ адзін том Метрыкі ВКЛ — унікальнага збору дакументаў па гісторыі Беларусі, Літвы, Украіны. Гэта кніга записаў № 30 за 1480-1546 гады. Падрыхтаваў дадзены том вядомы беларускі гісторык, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі Валеры Мянжынскі. Хочацца адразу адзначыць, што гэта ўжо чацвёрты том Метрыкі ВКЛ падрыхтаваны В. Мянжынскім, асобай найбольш заангажаванай і найлепей прафесійна падрыхтаванай на Беларусі. Раней былі кнігі записаў № 28 (1522-1528 гг., разам з У. Свяжынскім), № 43 (1523-1552 гг.) і № 46 (1562-1565 гг.). У рэцэнзаванай кнізе записаў № 30 канцылярыі ВКЛ запісана 185 асноўных дакументаў, а разам з уключанымі, якія па сло-вах укладальніка „уштукуваныя даслоўна ў асноўныя”, налічваеца 195. Дадзены том Метрыкі ВКЛ уяўляе своеасаблівы дзённік судовай сесіі, якая пачалася 17 сакавіка і працягвалася да канца верасня 1546 г. З гэтай прычыны ў складзе кнігі запісана значная колькасць судовых спраў, што не зусім харектэрна для кніг запісаў.

Пераважная большасць дакументаў рэцэнзаванага выдання гэта пры-вілеі вялікага князя на разнастайныя дараванні магнатам, сярэдній і дробнай шляхце, шматлікім дзяржаўным ураднікам, а таксама пацвярдженні на гэтыя дараванні. Тычацца яны шматлікіх аспектаў зямель-най уласнасці, працэсаў развіцця і змен вялікакняжацкага і шляхецка-га, дзяржаўнага і прыватнага землекарыстання. Храналагічна яны па-дзяляюцца наступным чынам: да 1480, 1539, 1540 і 1543 г. адносяцца па 1 дакуменце; да — 1541, 1544 і 1545 г. — па 2; да 1546 г. — 175 дакументаў.

У першую чаргу кніга записаў № 30, як кожны том Метрыкі ВКЛ, з’яўляеца багатай кропкай па генеалогіі і гістарычнай антрапанімі-цы. Усяго мы сутракаем 786 асоб: гэта 20 каталіцкіх і праваслаўных святароў, як вышэйшых іерархаў, так і звыклых ксяндзоў і бацюшкоў; прадстаўнікі Паноў Рады — біскуп жамойцкі Вянцлаў і біскуп берас-цейскі і луцкі Юры Фальчэўскі, ваявода віленскі Ян Юр’евіч Глябовіч, Осціковіч Рыгор Рыгоравіч, пан віленскі, князь Палубенскі Васіль Ан-дрэвіч стараста мсціслаўскі, Хадкевічы Рыгор Аляксандравіч, падка-моры гаспадарскі і стараста ковенскі, і Еранім Аляксандравіч, пан трок-скі, Мацей Вайцехавіч Яновіч Клачковіч стараста жамойцкі і ваявода віцебскі; 30 знатных паноў і 40 прозвішчаў княжацкіх родаў — Слуц-

кія, Астрожскія, Чартарыйскія, Гальшанскія, Жаслаўскія, Сангушкавічы, Мсціслаўскія, Свірскія, Масальскія і іншыя<sup>1</sup>; 17 прозвішчаў мяшчан і 11 жыдоў, двойчы гданьскі купец Антоні Шміт; 60 прыватных і дзяржаўных сялян. Астатнія гэта прадстаўнікі гаспадарскіх дваран і баяр. Традыцыйна для кніг Метрыкі ВКЛ у кнізе запісаў № 30 пералічана мала жанчын — толькі 85 асоб, і тыя з вышэйшых слоёў грамадства.

Не меншае значэнне рэцэнзаваная кніга мае і да паглыблення нашых ведаў па пытаннях гістарычнай геаграфіі. У ёй усяго пералічана 841 геаграфічны аб'ект, з іх лакалізавана 759 (90,2%) — гэта вельмі высокі паказальнік, а з іх 215 ідэнтыфікавана. Пераважная большасць адносіцца да тэрыторыі ВКЛ (710 аб'ектаў), толькі 25 да Каралеўства Польскага і 24 да тэрыторый іншых дзяржаў. Сярод ідэнтыфікаваных аб'ектаў метрычнай кнігі з сучаснымі 96 знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, 73 — Украіны, 35 — Літвы і 11 — Польшчы (Бельск-Падляшскі, Гарадок, Драгічын, Кодзень, Кракаў, Люблін, Мельнік, Познань і інш.).

Выявілася і некалькі памылак і недакладнасцей. Так памылкова ідэнтыфікаваны пункт Молявічы (документ 78) з Гарадзенскага павета з вёскай Malewice Дзядковіцкай гміны Сямятыцкага павета Падляшскага ваяводства. Па-першы, так далёка на паўднёвы захад мяжа Гарадзенскага павета не сягала і дадзены пункт не ўваходзіў у склад павета, па-другое, намесніцтва Малявіцкае і пушча Малявіцкая ўваходзілі ў склад Гродзенскіх княжацкіх ўладанняў, а цэнтрам быў двор Малявіцкі ў Адэльскай парыфії<sup>2</sup>.

Памылковай лакалізацыяй і ідэнтыфікацыя мясцовасці Орлея (документ 84) як вёскі Арлея на тэрыторыі Полацкага раёна Віцебскай вобласці. Гэта мясцовасць Орля, размешчаная на паўднёвы ўсход ад Бельска-Падляшскага, бо менавіта яна належала Богушу Mіхалу Багавіцінавічу, тастамент якога ўзгадваеца ў дакуменце<sup>3</sup>. На тэрыторыі сучаснага Падляшскага ваяводства без цяжкасцей лакалізуецца і ідэнтыфікуюцца Кнышынскі двор і пушча (документы 101 і 102), а таксама Кусцін (документ 109).

Агульна вядома, што адной з форм рэляксацыі для вялікіх князёў

<sup>1</sup> Больш падрабязна пра князёў і іншых значных шляхцічаў можна прачытаць у адмысловым артыкуле В. Мянжынскага *Святары,магнаты і прыкметная шляхта кнігі Метрыкі ВКЛ № 30*, [у:] *Актуальныя пытанні вывучэння і выдання Метрыкі Вялікага княства Літоўскага. Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі* (Мінск, 11-12 лістапада 2003 г.), Мінск 2005, с. 90-104.

<sup>2</sup> J. Jakubowski, *Powiat grodzieński w w. XVI. Mapa 1:400 000*, Kraków 1934.

<sup>3</sup> В. Пазднякоў, *Багавіціны*, [у:] *Энцыклапедыя Вялікага Княства Літоўскага*, т. 1, 2-е выданне, Мінск 2007, с. 275.

літоўскіх з'яўлялася паляванне. Аналіз дакументаў прадстаўленных у кнізе записаў № 30 дазваляе сцвярджаць, што ў верасні 1546 г. Жыгімонт Аўгуст знаходзіўся „на ловах” у Берштаўскай пучшы. Менавіта ў Берштах у гэты час быў выдадзены 9 дакументаў (№ 176-184), датаваныя 4, 10, 11, 12, 17 і 20 верасня. Увогуле, сабраныя ў рэцэнзаваным выданні дакументы ўдакладняюць храналогію і геаграфію знаходжання вялікага князя літоўскага Жыгімента Аўгуста ў 1546 г.

У кнізе записаў № 30 змешчаны 6 дакументаў, якія датычацца гісторыі сучаснага Падляшскага ваяводства: № 40 — пацвярджэнне Жыгімонту Аўгустам першага прывілею маршалку гаспадарскаму, дзяржаўцы браслаўскому пану Паўлу Іванавічу Сапегу на замак і мястэчка Кодзень з сёламі Страдча, Галубле, Вычалкі, Палоскі ў Берасцейскім павеце ў поўную ўласнасць (5.04.1546); № 84 — перанос на іншы час („отложене”) Жыгімонту Аўгустам справы па разглядзе сус౰трэчных заяў пана Станіслава Тачынскага і яго жонкі Ганны, з аднаго боку, і пані падскарбінай земскай Федзі Богушавай Багавіцінавіч, з другога боку, пра выплату грошей за маёнткі Орля і Сямятычы, паводле тастамента падскарбія пана Богуша Багавіцінавіча (22.05.1546); № 101 — прывілей Жыгімента Аўгуста гаспадарскому двараніну Мікалаю Іванавічу і яго малодшым братам Лукашу, Каспару і Юрью на обруб пушчы Кнышынскай і „грунт” зямлі да іх маёнтка Калінаўскага ў поўную ўласнасць (14.06.1546), узгадваючы рака Яскра, шляхі з Калінаўкі да Баброўкі, з Калінаўкі да Гарадка, Карэнэўская; № 102 — прывілей Жыгімента Аўгуста гаспадарскому двараніну пану Мікалаю Іванавічу і братам яго Лукашу, Каспару і Юрью на дазвол выкупіць зямлю ў гаспадарскага падданага войта кнышынскага Якуба Маждчонка (15.06.1546), узгадваеца „обычай землі Подляское”; № 109 — рашэнне Жыгімента Аўгуста па справе паміж ключнікам, гараднічым і мастаўнічым луцкім панам Пятром Багданавічам Загароўскім з братамі і старастам луцкім, гаспадарскім маршалкам князем Андрэем Міхайлавічам Сангушкавіча Каширскім пра маёнтак Кусцін у Гарадзенскім павеце аб вызваленні апошняга ад „позваў” у сувязі з tym, што па іску павінны адказваць яго дзеци (23.06.1546); № 116 — абвесткі да шляхты і мястэчак ВКЛ пра неабходнасць быць гатовымі да вайны (27.06.1546), сярод іншых узгадваючы Мельнік, Бельск, Драгічын.

Для ўсіх беларускіх выданняў кніг Метрыкі ВКЛ рэцэнзаваная не выключэнне. Даведачны апарат складаецца са спісу скарачэнняў, імяннога і геаграфічнага паказальнікаў, а таксама асобнага прадметнага паказальніка і слоўніка малавядомых і малаўжываных тэрмінаў. Укладальник змясціў у выданні чатыры табліцы: № 1 — храналагічны спіс дакументаў; № 2 — судносіны новых і старых шыфраў рукапісу (шыфры паводле вопісаў і апісанняў); № 3 — фармат і змест надпісаў ярлыкоў

спінкі кнігі-копіі; № 4 — пералік публікацый дакументаў. Пададзены таксама спіс ілюстрацый, гэта пераважна фотакопіі некоторых старонак арыгінальнага тэксту; пералік разнавіднасцей дакументаў; храналагічны пералік дакументаў.

**Альбіна Семянчук**  
(Гродна)